



“ГАРМОНІЯ ШАТАКАНА” ЗАЧАРОЎВАЕ

15.03.2017



На пачатку вясны ў спартыўнай зале гімназіі былі праведзены традыцыйныя рэспубліканскія спаборніцтвы па шатакан каратэ-до, прысвечаныя Міжнароднаму дню жанчын.

Асаблівасцю праграмы спаборніцтваў з’яўляецца шырокае прадстаўніцтва дзяўчат-спартсменак і спартсменаў-бацькоў, а таксама спаборніцтвы па тушэнні свечак, якія лічацца ў шатакане своеасаблівым тэхнічным кантрольным тэстам майстэрства.

Сярод ганаровых гасцей на мерапрыемстве прысутнічалі заслужаны майстар спорту краіны, шматразовая пераможца міжнародных і рэспубліканскіх спаборніцтваў, тэхнічны дырэктар Беларускай федэрацыі шатакан каратэ-до **Святлана Вількіна**, прызёр чэмпіянату свету і Еўропы па шатакан каратэ-до сярод ветэранаў, кавалер ордэна Маці за нараджэнне і выхаванне шасцярых дзяцей **Алена Корвін-Кучынская**, спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама **Уладзімір Грэк**, дырэктар гімназіі Галіна Казлоўская, першы сакратар райкама БРСМ **Юлія Зяневіч**.



У турніры прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх абласцей краіны і г. Мінска. Больш як дзвесце прадстаўнікоў розных клубаў выйшлі на спартыўную арэну, каб пазмагацца за званне лепшых у сваіх узроставых катэгорыях.

Пераможцы і прызёры атрымалі арыгінальныя медалі, дыпламы і спецыяльныя прызы, спонсарамі якіх выступілі РК БРСМ, раённы выканаўчы камітэт, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, індывідуальны прадпрымальнік **Алег Латыш**, клуб “Бушыдо”, Беларускае федэрацыя шатакан каратэ-до.

Спецыяльныя прызы атрымалі “самая юная ўдзельніца”, якой стала пяцігадовая **Аляксандра Саніна** (клуб “Айсберг” г. Мінска), “самая старэйшая мама” – **Алена Пармон** (клуб “Бушыдо” г. Узда). “Самай абаяльнай удзельніцай” па прызнанні мужчынскай паловы аргкамітэта стала **Ганна Свідзерская** (акадэмія каратэ г. Мінска). “Лепшай у камандзе Уздзенскага раёна” прызнана **Жанна Пятроўская** (клуб “Бушыдо”). “Самай універсальнай спартсменкай” аб’яўлена **Анастасія Ждановіч** (клуб “Айсберг”), “самай спартыўнай сям’ёй” прызнана **сям’я Фалько** (тата Анатолій з дзецьмі Нілам, Аляксеем, Меланьей).

Добрай традыцыяй стала ўручэнне экзаменацыйных сертыфікатаў і членскіх білетаў выхаванцам раённага клуба “Бушыдо”, якія нядаўна здалі свае першыя экзамены і атрымалі магчымасць насіць белы пояс. У студзені свой першы экзамен здалі **Алена Пармон, Дзмітрый Калабін, Аляксандр Тоўсты, Анатолій Фалько, Ніл Фалько, Мікіта Фянюк, Аляксей Арлоў, Вольга Мыслівец, Назар Мыслівец, Вольга Калеснічэнка, Мікіта Калеснічэнка.**

Сертыфікаты аб здачы экзамена на вышэйшую вучнёўскую ступень (1 кіу) атрымалі **Аляксандр Жук, Уладзіслаў Пяткевіч, Георгій Мялешка.**



Уздзенцы сёлета атрымалі шмат узнагарод. На рахунку каманды з 39 чалавек 3 першыя, 4 другія, 10 трэціх і 11 чацвёртых месцаў. Залатыя медалі заваявалі **Вольга Мыслівец, Уладзіслаў Пяткевіч, Юрый Фянюк.** Сярэбраныя медалі папоўнілі скарбонкі **Жанны Пятроўскай, Дзмітрыя Коласа, Дар'і Касабуцкай, Вольгі Калеснічэнка.** Бронзавыя медалі атрымалі **Наталля Ватаманюк, Ніл Фалько, Анатолій Фалько, Аляксандр Тоўсты, Дзмітрый Калабін, Максім Малянок, Аляксандр Жук, Андрэй Салавей, Яўген Нікановіч.**

Насычаная праграма мерапрыемства, вытанчаныя рухі спартсменаў у кімано падчас дэманстрацыі свайго майстэрства стварылі непаўторную атмасферу, прасякнутую чароўнай і экзатычнай энергетыкай усходняга баявога мастацтва.



**Вера ЛУКАШЭВІЧ,
Сяргей ШАРАЙ (фота)**